

# Інавацыі ў лічбах

Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А.Куляшова будзе набіраць абітурыентаў на новую спецыяльнасць “Кіраванне інфармацыйнымі рэсурсамі”.

“Адкрыццё спецыяльнасці звязана з сучаснымі тэндэнцыямі, у першую чаргу з развіццём лічбавай эканомікі, — пацвярджае загадчык кафедры эканомікі і ўпраўлення факультэта эканомікі і права МДУ імя А.А.Куляшова Наталля Асіпенка. — Сёння ўкараняецца шмат розных працэсаў і тэхналогій, для якіх патрэбны кадры, што будуць валодаць навыкамі ўкаранення і выкарыстання інфармацыйных сістэм, праграмага забеспячэння. Паколькі ў кожнай арганізацыі свая спецыфіка, то і задачы, што будуць стаяць перад спецыялістам, які займаецца інфарма-



**Спецыяльнасць: “Кіраванне інфармацыйнымі рэсурсамі”.  
Кваліфікацыя: “менеджар-эканаміст інфармацыйных сістэм”.**

**Тэрмін навучання: 4 гады.**

**Сертыфікаты ЦТ: беларуская (руская) мова, замежная мова, матэматыка.**

цыйнымі тэхналогіямі, таксама будуць адрознівацца. Напрыклад, гэта вырашэнне пэўных маркетынговых задач, фінансавых пытанняў, аўтаматызацыя працы,

а таксама дасягненне іншых мэт. Каб праграмага забеспячэнне было эфектыўным і знайшло сваё прымяненне, яно павінна адпавядаць пэўным патрабаванням.

Яны, у сваю чаргу, фармулююцца зыходзячы з задач, якія трэба вырашыць. Акрамя навыкаў праграмавання і распрацоўкі інфармацыйных сістэм, будучым спецыялістам неабходны веды ў галіне фінансаў, маркетынгу і г.д. Наша новая спецыяльнасць, якая называецца “Кіраванне інфармацыйнымі рэсурсамі”, дапаможа авалодаць гэтымі кампетэнцыямі”.

Падчас навучання студэнты будуць вывучаць прадметы тэх-

нічнага профілю: праграмаванне, распрацоўка і ўкараненне інфармацыйных сістэм, рэсурсаў і тэхналогій, іх эксплуатацыя. Безумоўна, дысцыпліны, што звязаны з сістэмай кіравання, таксама будуць у раскладзе.

Пасля заканчэння факультэта эканомікі і права па спецыяльнасці “Кіраванне інфармацыйнымі рэсурсамі” выпускнікі змогуць працаваць бізнес-аналітыкамі, сістэмнымі і фінансавымі аналітыкамі, спецыялістамі ў інфарма-

**Прафесійная дзейнасць спецыяліста па кіраванні інфармацыйнымі рэсурсамі знаходзіцца на скрыжаванні сучасных інфармацыйных тэхналогій, электроннага менеджменту, маркетынгу і лічбавай эканомікі.**

цыйна-вылічальных цэнтрах ці ў аддзелах па інфармацыйных тэхналогіях.

“Таксама яны змогуць знайсці сябе ў галіне маркетынгу, фінансаў, страхавой работы. Працуючы ў гэтых кірунках, яны змогуць займацца і кіраваннем інфармацыйнымі сістэмамі”, — адзначае загадчык кафедры.

Аналізуючы функцыянал, які будучы выконваць выпускнікі новай спецыяльнасці, можна гаварыць пра магчымыя месцы для працаўладкавання. Гэта прадпрыемствы і арганізацыі розных сфер і кірункаў, дзе ёсць адпаведныя падраздзяленні, якія займаюцца забеспячэннем інфармацыйнага ўзаемадзеяння, а таксама ІТ-кампаніі.

“Безумоўна, падрыхтоўка такіх спецыялістаў — гэта наша асаблівасць, — сцвярджае Наталля Асіпенка. — Акрамя таго, падчас навучання студэнты будуць мець магчымасць прымаць удзел у рабоце навукова-даследчага аб’яднання, дзе змогуць дадаткова вывучыць аспекты вядзення ўласнага бізнесу і зразумець, як стаць самазанятымі. Новая спецыяльнасць, і гэта відавочна, будзе прывабнай для абітурыентаў. У краіне не многа УВА, якія рыхтуюць такія кадры. Але ў тых універсітэтах, дзе вядзецца навучанне па аналагічным кірунку, ён быў у топе”.

**Матэрыялы Наталлі САХНО.  
Фота Алега ІГНАТОВІЧА.**